

Сяргей Зелянко

Беларускі дзяржавны ўніверсітэт

## РЭМІНІСЦЭНЦЫЯ Ў ДЫСКУРСЕ СУЧАСНЫХ БЕЛАРУСКІХ СМИ

Рэмінісцэнцыя – стылістычны прыём, сутнасць якога заключаецца ў на-гадванні стваральнікам тэксту рэцэпіенту інфармацыі знаёмай фразы (прэ-цэдэнтнага выказвання), сітуацыі, характараў персанажаў з чужога (прэ-цэдэнтнага) тэксту шляхам іх узгадвання або няяўнай адсылкі да іншага тэксту, напамінання пра іншы твор (мастацкай, навуковай, грамадска-па-літычнай літаратуры, кінематографіі, жывапісу, архітэктуры, музыкі і г. д.), вядомую асобу (прэцэдэнтнае імя) або факт культурнага жыцця (прэцэ-дэнтную сітуацыю).

Аналіз выкарыстання інтэртэксту ў структуры журналісцкага матэ-рыялу паказвае, што рэмінісцэнцыя можа быць **імпліцытнай** – завуаля-ваная, ускосная спасылка на іншы тэкст, або **экспліцытнай** – выкарыс-танне разлічанай на чытацкае распазнаванне адсылкі да чужога твора. Прайлюструем сказанае прыкладамі з сучасных беларускіх СМИ.

«*Место встречи изменять не надо*» (СБ – Беларусь сегодня, 2005, 15 янв.) – загаловак артыкула нагадвае рэцыпіентам інфармацыі назыву кінастужкі «*Место встречи изменить нельзя*» (рэж. С. Гаварухін) па кнізе А. Вайнера і Г. Вайнера «*Эра милосердия*». Але пры гэтым журна-лістам не праводзяцца пэўныя паралелі паміж сітуацыямі, адлюстрава-

нымі ў творах мастацкай літаратуры і кінематографіі, з рэаліямі, што рэпрэзентуюцца ў артыкуле.

«*Аборт, еще abortion?*» (СБ – Беларусь сегодня, 2006, 30 ноября) – у прэпазіцыю артыкула, аўтар якога ўзнімае даволі далікатнае пытанне, што вынікае з загалоўка публікацыі, выносіцца трансфармаваная назва камедыйнай кінастужкі «*Ankor, еще анкор!*» (рэж. П. Тадароўскі), што не суадносіцца з чаканнямі рэцыпентаў інфармацыйнага паведамлення. У выніку гэтага ў чытача могуць узнікнуць антаганістычныя адносіны не да з’явы (праблемы), якая аналізуецца ў артыкуле, а да самой публікацыі, да яе аўтара, увогуле да канкрэтнага СМІ.

«*Первички вузов, объединяйтесь!*» (Знамя юности, 2004, 29 июля) – назва газетнай публікацыі пра дзеянасць БРСМ нагадвае чытачам лозунг «*Праletары ўсіх краін, яднайтесь!*». Інтэрэкстуальная адзінка ў журналісцкім тэксле выконвае толькі кантактнай станаўляльную функцыю, прэцэдэнтнае выказванне не дазваляе падтрымаць журналісту наладжаныя з чытатцай аўдыторыяй дыялагічныя сувязі пасля прысягнення ўвагі да знаёмыя (трансфармаванай) фразы, якая выносіцца ў моцную пазіцыю тэксту – заголовак, таму што сэнсавая ірадыяція чужога тэксту ў падобных прыкладах выкарыстання інтэрэксту настолькі значная, што мэта яго ўключэння ў аўтарскі тэкст сумніўная.

Падобную ж сітуацыю можна назіраць і ў наступных прыкладах уключення ў структуру публіцыстычнага твора экспліцытнай рэмінісценцыі, калі прэцэдэнтны тэкст або выказванне перашкаджаюць адэватнаму чытаткаму ўспрыманню сэнсу інфармацыйнага паведамлення за кошт сваёй трансфармациі або значнай эмасыянальнай насычанасці: «*Xто смееща апоинтім. Тры ха-ха*» (Звязда, 2005, 2 крас.) – заголовак артыкула пра дзень смеху з’яўляеца запазычаннем назвы п’есы К. Крапівы; «*Я милого узнаю по одежке*» (Обозреватель, 2005, 27 мая) – матэрыял мае назыву, якая нагадвае чытачу вядомую песню ў выкананні рок-гурта «*Неприкасаемые*» пад кіраўніцтвам Г. Сукачова; «*У МВФ будет женское лицо*» (СБ – Беларусь сегодня, 2002, 11 окт.) – у прэпазіцыі тэксту знаходзіцца трансфармаваная назва кнігі С. Алексіевіч «*У вайны не жаноче ablічча*».

Даволі распаўсюджаным сёння з’яўляеца выкарыстанне ў СМІ заўвяланых спасылак на іншыя тэксты. Прывядзём прыклады ўжывання імпліцытнай рэмінісценцыі ў сучасных беларускі- і рускамоўных медыя-тэкстах: «*Братья – разбойники*» (Обозреватель, 2005, 8 апр.) – заголовак артыкула – трансфармаваная назва кінакамедыі «*Старики-разбойники*» (рэж. Э. Разанаў); «*Жизнь как героический поступок*» (Знамя юности,

2005, 29 апр.) – у загалоўку публікацыі ўзгадваецца назва кінематаграфічнага твора «Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем» (рэж. К. Занусі); «Молчание порослят» (СБ – Беларусь сёгдня, 2005, 18 февр.) – хэдлайн публіцыстычнага артыкула можна інтэрпретаваць як мадыфікацыю назвы трывлера «Молчание ягнят» (рэж. Дж. Дэмэ); «Рука, якая гуляе сама па сабе» (Наша ніва, 2008, 19 ліп.), прэпазіцыя публіцыстычнага артыкула ўскладнена змененай назвай апавядання Р. Кіплінга «Кошка, которая гуляла сама по себе».

Неабходна адзначыць, што выкарыстанне імпліцытнай рэмінісценцыі часам можа знаходзіцца па-за межамі свядомасці аўтара, г. зн. стваральнік тэксту сам не ўсведамляе факта ўключэння інтэртэкстуальнай адзінкі ў твор, «чужы» тэкст успрымаецца як уласны.

Такім чынам, рэмінісценцыя ў медыятэксце можа выкарыстоўвацца з мэтай пераймання або паўтарэння пэўных літаратурных матываў і сюжэтных ліній, параяннання падзеі, хараектара і лёсаў персанажаў з прэцэдэнтных для журналіста крыніц з жыццёвымі абставінамі рэальных герояў-сучаснікаў, што апісваюцца і аналізуюцца ў публіцыстычным матэрыяле, развіція традыцыі, узбагачэння сэнсу артыкула дадатковай інформацыяй. Як адзначае прафесар В. Іўчанкаў: «у любым тэксце актуалізујуцца “эндаксальныя веды” (гістарычныя, філософскія, псіхалагічныя, літаратурныя), з якіх вырастает твор і якія складаюцца са шматлікіх стэрэатыпаў, засвоеных побытнай свядомасцю» [1, с. 15]. Неабгрунтаванае ж выкарыстанне рэмінісценцыі (імпліцытнай і экспліцытнай), як і беспадстаўнае ўжыванне іншых інтэртэкстуальных сродкаў, перашкаджае адекватнаму успрыманню любога медыятэксту.

---

1. Іўчанкаў, В. І. Дыскурс беларускіх СМИ. Арганізацыя публіцыстычнага тэксту / В. І. Іўчанкаў. – Мінск: БДУ, 2003. – 257 с.